

# Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выканавчага Камітету Саветаў БССР.

9 ГОД ВЫДАННЯ.

## НА МОЛАХА ВАЙНЫ.

На заключнын пасяджэнні 3-й са-  
ці ЦВК СССР быў заслушан хаклад  
дэлегаты СССР на Жыенеўскай камісіі  
з разбрасоніні. Гэта прамова тад Лі-  
твіна, гэтая неўдомая буржуазаму  
звею маніфестацыя аднадушна, якія  
зразулася ў паконі Крамбускай  
алану ў час дакладу тад Літвіна,  
зімна прымусіш чаша, гэта пават з  
зімных ворагаў, прызначана.

Амаль месець мінуў з часу Жыенеў-  
скай дыскусіі па разбрасоніні. Мінуў  
есць новыя біспіральныя доз-  
давы, што пераважаю больш-  
насці тых, што прыму́удзілі ў Жыенеў-  
скіх пасяджэннях і Ѹтых дыскусі-  
аў з савецкай дылегаты, на мно-  
жнікі саўпрадаўчага жадання да мі-  
твы. Усім тымі, што на гэтай канфе-  
ненцы выступалі з найпрыгажышней-  
шымі прамовамі на туму́абіту, ужо ду-  
зьбыты тым дні, калі яны пра гэ-  
тую гарадку.

На савецкі Саюз і яго ўрад віділі<sup>1</sup>  
з час месец «прапаганду» міру; не яны  
заглядзілі асновы імперыялістичнага  
саванія, а ётот пакаліцаці  
гойальная творчасць пану́о Ке-  
нендану і Казлову, гэтым займаліся  
апошніх сіа іх маленкіх прыме-  
ці і цэнтральна-ўсходніх і дунай-  
ска-балканскага агітпруса. А паогул,  
зразумела, усе яны аўбілі волю ўнут-  
ранай сугнасці капиталістичнага  
права, не забывыць тым, калі яны пра гэ-  
тую гарадку.

Амерыканская праманава «заба-  
роне» вайны? Але яны і для сілых,  
што гэта толькі прыдвары бага-  
тых, якія «пакуль што» прадуп-  
рэвісію аднамыльнім дыроты-  
вамі амэрыканскай палітыкі ў Зу-  
ро, што Англія, Францыя, Італія і  
Іспанія, — як высыватицца, такса-  
на Немеччына не адхілілі сіл-  
наводы ў агародках. Але пават від-  
біла атаку на авіі ў наймутнейшых  
редутах суб'ектынага творчасці ім-  
перыялісту, — на буржуазію, якое  
выйздицца падобным злом, на  
Молаха вайны. І ў адказ на нашу ата-  
ку, падтрымавшы аднадушаша соня-  
мільнікі прападарыў аўбодных пау-  
ху, абаронцы гэтага редуту магі-  
выступіць толькі агітую хлускою і  
супраць сіні ману́хічных фі-  
ліяў.

Іны адхілілі наш праект поўнага,  
усесудзянага разбрасоніні, не яны  
і, па сутнасці, тое зрабілі і з  
другой праманаваю ўчасткі

Аргументы?

Іх аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастадыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

Ліга наогул не прадугледжвае по-  
вага разбрасоніні? А існавалі жынкі  
прастодыні! Польшчын пан Сокаль, ці  
не ён сабе ў грудзі, узвічнічи-  
шы, што калі пават будзе пры-  
найсці савецкі праект — «усіх стаўніц-  
там» ў тым жа стаўнічым», бо калі на  
будзе танкі і лінкоры, атрутныя га-

зілікі аказаўшы ў пано Кешен-  
дзину і Паліціску. Ці не дагаварыўсі  
апошні, які лічыцца гонарам наўку  
міжнароднага права, што савецкі пра-  
зы супрацьчы статуту Лігі Наций, што

# у Саюзных Рэспубліках.

Пастанова ЦВК СССР аб съяткаваньі  
1-га мая.

МАСКАВА. Водлуг пастановы прэзыдзому ЦВК СССР дзень Интернацыональны  
(1 маі), начнівачы в 1928 годзе, будзе съяткаваны 1 і 2 маі. Съекта дзень 2 маі  
съяткаванца за лік 24 маі (ушасці) там, дзе дзень 24 маі буде укачаны у лік  
асобных дзен адпачинку, а ў рошце місцоўства—за лік аднаго з несварыстых  
асобных дзен адпачинку.

**160 міл. руб. на капітальнае будаўніцтва ў гандлі.**

МАСКАВА, 23-ІУ. 23 красавіка на будаўніцтва на 1927-28 год складася  
паследжэнія калегі НКГандла СССР суму **КАЛІ 160 МЛН. РУБ.** З агульнае сумы выдачай  
тав. Шлефера аб пляне капітальнага ў 139,8 млн. руб., выдачай **НА НОВЫЙ  
БУДЫНКІ СКЛАДЦУ 104,3 МЛН. РУБ.**, на капітальнам развонту **17,4**  
млн. руб., на дабудову прадпрыемстваў **-18** млн. руб.

У выніку амену думкамі, калегі  
у асноўным зачвердзіла даклад Шлефера аб пляне капітальнага  
у суме калі 20 млн. руб. Такім на-  
радкам агульны плян капітальнага

Памёр акад. Сымлянскі.

ЛЕНІНГРАД, 23-ІУ. Акадэмія Навук  
атрымала з Гагары телеграму аб  
смерці ад склерозу мазту акадэміка  
Сымлянскага. Навуковыя дзеяньні  
Сымлянскага праходзілі амаль што  
выключна ў сценічах Інстытуту Экспе-  
риментальнай Медыцыны і была пры-  
свечана пытанню ёй звязаным  
вельзягам атмасферы з мікробамі.  
Найбогатыя навукі больш 150-ці  
буйных прац. Сымлянскі быў абрачы  
акадэмік у 1923 годзе.

Цэлі Сымлянскага будзе перавезена  
у Ленінград.

На 7-Мігадзінны дзень.

ЦВЕР. Пераведзена на 7-мігадзінны  
работы дзень ткацкай фабрикі висо-  
каускага мануфактурнага. Колькасць рабо-  
тавых павялічваецца з 4.200 да 5.200  
чалавек.

# У ПАНСКАЙ ПОЛЬШЧЫ.

РАЗГОН РАБОЧАГА МІТЫНГУ ў  
ВАРШАВЕ.

ВАРШАВА, 24-ІУ. У звязку з  
надлікіннем 1 маі, укора ў  
адным з рабочых райёнаў Вар-  
шавы адбыўся мітынг, наладжаны  
дзупутам Сілуа. Пешая і конная паліцыя разганяла мі-  
тынг. Арыстравана 8 чалавек.

**АРЫШТ КАМУНІСТАЎ КАТО-  
ВІЦАХ.**

ВАРШАВА, 23-ІУ. У Катовіцах  
паліцыя арыштавала 34 чал.—удзельнікаў сходу, які ад-  
быўся ў зачыненым памяшкань-  
ні. Як паведамляюць газеты, гэта  
нібы было пасяджэнне верх-  
из-слескага камітету камуні-  
стичных партый.

\*

ВАРШАВА, 23-ІУ. Водлуг паведам-  
лення з Батавіі, палітычнаволены  
масловага астрогу наладжаны даміністра-  
цыю. Астрожная варта страліла ў па-  
вітра; пасля гатага ўдалося гвалтам  
насадзіць палітычнаволеных у аднік-  
виль каморы.

Прычыны даміністрацыі друк не па-  
ведамляе.

**СУД НАД КАМУНІСТАМІ Ў САС-  
НАҮЦУ.**

19 красавіка г. г. акуровы суд у  
Сасночы разглядаў спраўу  
абвінавачаных у камуністичнай  
пратагандзе гр. Клещчэўскага і  
Банды і прыгаворы: першага на  
2 г. катаржнага астрога, а  
другога—на 3 гады.

**ДАПАМОГА ПАЛІТЫЧНЫМ ВЯЗ-  
НАМ.**

Бел. пасольскі клуб пастановы  
пашыршилі вялікімі актымаў палі-  
тичнічных вязняў. Правядзеніе  
акты дапамогі вязням будзе да-  
руханы пасобным палітыволеных белару-  
скіх групам.

**РАЗВАЛ НЕЗАЛЕЖНАЕ САЦЫЯЛ-  
ПАРТЫІ.**

ВАРШАВА, 23-ІУ. Канферэнцыя  
паведамляе паведамлены  
масловага астрогу наладжаны  
даміністрацыю. Астрожная варта  
страліла ў пасяджэнні замежных  
партий, якія адбыліся ў наядзю ў  
Лідзе, скончилася канчатковым рас-  
ходзіцьцем партыі. Дробней перайшоў у  
ПІСС.

**ЗАБАСТОЎКА Ў ФІРМЕ «ГАМПЭ  
АЛЬБРЕХТ» ЛОДЗІ.**

На фабрыцы фірмы «Гампэ і Альбрехт»  
у Лодзе выхідца забастоўка, у якой бірчыц  
удзел 1200 рабочых. Прычына забастоў-  
кі—нажыўленне рабочай сілы праз  
пакупчыкі.

**У ЛОДЗІ ЗГАРЭЛЯ ФАБРИКА.**

У Лодзе згараў ткацкай фабрикі Штад-  
гер. Страга—50 тыс. дзесяці.

**ІМКІНЕНІ ІАНЦЫГА ПАШЫРЫЦ СУВЯЗЬ З СССР.**

ВАРШАВА, 23-ІУ. Водлуг паведам-  
лення з Іанцыгі, 18 красавіка на  
пасяджэні сім'і пры амбэрсаніўскіх  
віфляміях ў 1928 годзе выстуپіў з пра-  
міністравістамі. Сухаміні  
віфляміі ў СССР, якія міаці, ви-  
дома, вілікія значэнні, залежаць ад  
польскіх тарыфных мерапрыемстваў.  
У апошнім, жаль, пельца зізвіні  
мы як і раней надеяць самую вілікую  
пагону ў першомах, якія вілікую ў  
боку Савецкага Саюзу поўную ўвагу і

**АРЫШТЫ КАМУНІСТАУ (?) У ЛІТВЕ.**

**ЗАБАРОНА СЪЯТКАВАНЬІ  
1 МАЯ У КОУНІ.**

Віленскія «Слово» (№ 90) паведам-  
ляе, што літоўскі тракт забароніў  
1 маі ў Коуні вулічныя паходы  
і демонстрацыі.

**ВЕСТКІ АДУСЮЛЬ.**

**ЛІТОУСКАЯ ЭСЭРЫ ЎЦІКАЮЦЬ З  
ЛІТВІ АД АРЫШТУ.**

ПАРЫЖ, 20-4. На перадвыбарчы  
ходзе ў парыскіх ваколісці Сен-Дені  
выступаў Дукль, адзін з лідероў кам-  
пары, якога шукавіці. Не зва-  
жаючы на ўзмоўленыя нарады палі-  
цы, якія пад кіраўніцтвам самога пра-  
фката парыскіх паліцыі анатала тое  
што, дзе адбываўся сход, Дукль ўда-  
лосі ўчыні.

Торсю, які выступаў у Лідзе, такса-  
мі не належаць да кампарты.

**«ПРЭМІЯ, ЗА ГАЛАВУ ЛІТАРАТУ-  
РА БРАУНА.**

БЕРЛІН, 18-4. Хто зловіў літвіні  
з астругой Міхалісічамі? Берлін  
віфляміі дзеялістамі ў 1926 годзе  
адыскаўшы ў 5.000 марак. Гетам па-  
стакова і прыметы ўдзельных перадзе-  
ніяў па радыё вілікія канты.

**НАСТУП ФЫН-Ю-СИНА.**

ТОКІЕ, 22-ІУ. Водлуг паведамленія  
з агентства Дэмі Сусіс, Фын-Ю-  
Сін заняў Піасан і Ізідру і злучыў  
ся з вінницкімі войскамі.

# Аб камуністычным выхаваным моладзі.

(3 дакладу таварыша Кнорына на 9-ым усебеларускім зъездзе ЛНСМ).

## СА ЗБРОЙНІЯ НІКЛЯСАВАГА ВОРАГА.

Ва ўсіх нашай гаспадарчай работе  
мы павінны будзе і надзея весты  
вострую кіаскаву барацьбу. Кіаскава  
барацьба ў скончылася. Кіаскі яшчэ  
існуюць. Адносныя кіаскі з'яўляю-  
цца ў сценічах Інстытуту Экспе-  
риментальнай Медыцыны і была пры-  
свечана пытанню ёй звязаным  
вельзягам атмасферы з мікробамі.  
Найбогатыя з'яўліні бываюць з мік-  
робамі. Найбогатыя з'яўліні бываюць з мік-  
робамі.

Віленскія кіаскавыя рабочага з'яў-  
ліні, гэта—задача агульнага культур-  
нага ўдзиму.

У сценічах з кампаніяй па сама-  
блаке ў гэтым спадзіўні ўвагу ўсіх на-  
радаў, якія ўзімілі ўсіх нарадаў.

Кіаскавыя рабочага з'яўліні ўзімілі

віленскія кіаскавыя рабочага з'яўліні



## 1-га МАЯ КАНЧАЕЦЦА ПРЫЁМ ПАДПІСКІ НА КОНКУРС.

Т. Т. УПАЙНАВАЖАНЫЯ ПРЫ ІЧАСІМУХАМ ПРАЦАСВЕТЫ  
СЪПЛЯЩІСЯ ПРЫСЛАЦЬ ДА 1-га МАЯ САБРАНУЮ ВАМІ ПАДПІСКУ НА ГАЗЕТУ „САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“.

## Характерныя лічбы.

Перад намі вельмі цікавы і характерныя лічбы ў экспарті на Беларусь за першыя паўгодзіны з 1927-28 года.

Калі мы біжоў прыгожымі да гэтых днів, мы павінны будзе падкресліць, што, на гэтах часах, якія суплікаюцца на шляху нашых экспартных загтоўак, БССР выканаў заданне. Цікавыя сініцы на тых, якія арганізаціі большісткім у больш прадукцыйна экспартаваць тавары.

Беларускім выканальнікімі ў экспарты плюс агасцінскіх саваків на 71 проп. (гавады заданне), Белкаанскою—на 41 проп., Белсаўску—на 35 проп., Белтугітрамсаю—на 20 проп. і Белкам—на 64 проп.

Нехободна адметы, што Беларускім экспартаваў розных тавару на замежныя рынкі на суму 2.682.100 руб. Белкаанскою—на 446.800 руб., Белтугітрамсаю—на 22.000 руб., і Белкам—на 38.700 руб.

Існуе ўжо ў экспарте Беларусь першую скрынку граві. Беларускім і ў дніва, бо добра арганізаціі ўзмечніце амаль відносячы экспарт. Траба наставіць у віслу Беларускім і ўздаў драгадарыям экспарту, і, агода дніх, прадукт дробнага экспарту вынес ўз гэта паўгодзіну на 687.000 руб., г. ві. выканав 97,3 проп., на той час, якія арганізаціі зусім не вывозілі драгадарыніх відаў тавару, за выключэннем Белкаанскою, якія экспартаваў на 19 тонн трубы. Траба азанчыць, што каштарыці, у руках якой усе інші за-

Лейкі.

## СУД.

## ВОЙ У АВЕЧАЙ СНУРЫ.

Дзясяткі хадомогі нашаму сініцаму савецкім ўздаў вынесьлі памыкі ўладальніцамі сініцамі гасцінніці.

Дзясяткі і грамадзіні установы, а таксама пасабонічныя грамадзіні, якія жадаюць сваю тэрторію ўлады, дримілі саміх сініцам уздаў распіслюжвалі гэтые памыкі. Але ёсь на іншіх і ворагі, бо добра сініцамі дарзі.

Калі Ліхім Беларускім—гэтах правазнавцах по Славацкіх парків, Бешанковіцкай рабоі, Віцебскай аркугі, начуць, што на вёсках іх прыхаджэні ўздаў падзіні на памыкі, ёй сініцам уздаў на аснове амістай скіраціць пакіраваць на налову.

— О, на варта купіць. Усе роўні юні—гэты аблігациі—ні ўсёх выграбіць. А калі і выграбіць, то на памыкі, а там—чым не будзе. А вам, браткі, траба думаль на ўсіх, а більш, каб наўзоры за-басынчыць свае духоўныя патроты.

А у чым гэты духоўныя патроты,—Бязроўні веду добры: кожны двор павінен 1 р. 50 к. заплаціць памыкі. А тут пунін соліні і сініцамі кішыя будзе пустаці, якіх чадаў, покуць усе памыкі, тры пакіраваць. А чакаць ён якіх: «Больші відзін любіць громы накал». Такім чынам Беларускім аблігах узвесі прыхаджэні ўздаў распіслюжвалі памыкі, якіх аблігах уздаў гэты амістай: якіх да асобы, якіх на канстытуцыі пазабудова правоў.

Біркоўны Суд касадыніку скрыту Бірдоўнікі пакінуў памыкі выніку, а прыгавор адкладзіў.

Шуляк.

## СУДОВАЯ ХРОНІКА.

## Гвалтавіні.

10 мая 1927 года, гравіца, вёскі Рабіна, Саламбалаўская раённа. Надзел Багрэмічі нарочыла ладу ў вёсках іх сініцамі гасцінніці.

Дзясяткі і грамадзіні установы, а таксама пасабонічныя грамадзіні, якія жадаюць сваю тэрторію ўлады, дримілі саміх сініцам уздаў распіслюжвалі гэтые памыкі. Але ёсь на іншіх і ворагі, бо добра сініцамі дарзі.

Калі Ліхім Беларускім—гэтах правазнавцах по Славацкіх парків, Бешанковіцкай рабоі, Віцебскай аркугі, начуць, што на вёсках іх прыхаджэні ўздаў падзіні на памыкі, ёй сініцам уздаў на аснове амістай скіраціць пакіраваць на налову.

— О, на варта купіць. Усе роўні юні—гэты аблігациі—ні ўсёх выграбіць. А калі і выграбіць, то на памыкі, а там—чым не будзе. А вам, браткі, траба думаль на ўсіх, а більш, каб наўзоры за-басынчыць свае духоўныя патроты.

А у чым гэты духоўныя патроты,—Бязроўні веду добры: кожны двор павінен 1 р. 50 к. заплаціць памыкі. А тут пунін соліні і сініцамі кішыя будзе пустаці, якіх чадаў, покуць усе памыкі, тры пакіраваць. А чакаць ён якіх: «Больші відзін любіць громы накал». Такім чынам Беларускім аблігах узвесі прыхаджэні ўздаў распіслюжвалі памыкі, якіх аблігах уздаў гэты амістай: якіх да асобы, якіх на канстытуцыі пазабудова правоў.

Біркоўны Суд касадыніку скрыту Бірдоўнікі пакінуў памыкі выніку, а прыгавор адкладзіў.

Шуляк.

## ЗА ПРАДАЖ САМАГОНІ.

Грамадзіні м. Смаліяўчы Лейба і іда Махлін на прыгавору году займаюцца продажам самагоні.

Народны Акруговіч Суд прыгаворыў Антона Зубовіча на три гады вызыненію з сініцамі амістайным, але на аснове амістай скіраціць пакіраваць на налову.

— О, на варта купіць. Усе роўні юні—гэты аблігациі—ні ўсёх выграбіць. А калі і выграбіць, то на памыкі, а там—чым не будзе. А вам, браткі, траба думаль на ўсіх, а більш, каб наўзоры за-басынчыць свае духоўныя патроты.

А у чым гэты духоўныя патроты,—Бязроўні веду добры: кожны двор павінен 1 р. 50 к. заплаціць памыкі. А тут пунін соліні і сініцамі кішыя будзе пустаці, якіх чадаў, покуць усе памыкі, тры пакіраваць. А чакаць ён якіх: «Больші відзін любіць громы накал». Такім чынам Беларускім аблігах узвесі прыхаджэні ўздаў распіслюжвалі памыкі, якіх аблігах уздаў гэты амістай: якіх да асобы, якіх на канстытуцыі пазабудова правоў.

Біркоўны Суд касадыніку скрыту Бірдоўнікі пакінуў памыкі выніку, а прыгавор адкладзіў.

Шуляк.

## НОВЫЯ КНІГІ.

Вышле ў друку і паступіць у рэдакцыю газеты «Савецкая Беларусь» для рэцензіі настуція кнігі:

1. «Заданні па беларускай літаратуре» У, VI, VII кн. I. К. Самкоўчын. Стар. 60, ціна 40 кап. Беларускага Дзяржаваўнага Выдавіцтва.

2. «Печат і революцыя» кн. 3, за 1928 г. Стар. 238, ціна 2 руб. Дзяржаваўнага Выдавіцтва.

3. «Ірасама Новы» кн. 4 за 1928 г. Стар. 254, ціна 1 руб. 75 кап. Дзяржаваўнага Выдавіцтва, Масква-Ленінград.

4. «Статыстыческое Обозрение» № 3 за 1928 г. Стар. 158, ціна 1 руб. 75 кап. Выдавіцтва ЦСУ СССР, Масква.

5. «Лясная Жыць» (расказы). А. С. Се-рэфімович. Стар. 50, ціна 15 кап.

6. «Казы Достоевскага» Л. Г. Гросмані, стар. 46, ціна 15 кап. Выданне Академічнага Выдавіцтва Таварыства «Огонек» Масква.

7. «Грандыёныя Баявікі»

Лепшы фільм вытворчасці візуку

«ДВА ДНІ»

СУСВЕТНЫЕ БАЯВІКІ

«ТРИ МУШКЕЦЕРА»

У гал. ролі вядомы кіно-артыст ДУГЛАС ФЭРБІНСКІ.

ЧОРНЫЙ КОНВЕРТ

2 соры, 13 частак за адн. сініцу. Штодзень толькі 2 сініцы. Пачатак 1-га сініцу ў 7 гадз., другога—10 гадз.

АНОНС! Чарговая наставічка— «КРУГ»

Апошняя павініна Дзяржкінапрому Грузіі

«ВУЖАЧАЕ ДЖГАЛА»

У 7 частках.

ДА ВЕСТКА.

ЗДАЦЕЦА ПАМЯШКАННЕ

ПА СУРАНСКАІ ВУЛ. А. № 10

ПАД КАНЦІЛІІ ЧІНТОВЫІ АДМІНІСТРАЦЫІ

І ГАНДІЛІВА - КАПІЛІЧНЫІ УСТАНОВЫ

УМОВЫ ПА ЭГОДЗЕ

Дзясятак дніў на падпіску

на падпіску